



Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

**ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
В БЕЛАРУСИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В XXI в.**

Сборник научных статей

РЕПОЗИТОРИЙ УНИВЕРСИТЕТА

Минск 2017

УДК 37(476)
ББК 74(4Беи)
0232

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ

Р е д к о л е г и я:

доктор педагогических наук, профессор А. В. Торхова (отв. ред.);
кандидат исторических наук, доцент П. А. Матюш;
кандидат исторических наук, доцент И. И. Ковяко;
кандидат психологических наук, доцент Н. Л. Пузьревич

Р е ц е н з е н т ы:

доктор исторических наук, профессор А. П. Житко;
доктор филологических наук, профессор В. Д. Стариченок;
кандидат философских наук, доцент И. Ю. Никитина;
кандидат педагогических наук, доцент Е. Н. Сороко;
кандидат химических наук, доцент Т. А. Бонина

0232 **Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы
развития в XXI в.** : сб. науч. ст. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. :
А. В. Торхова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2017. – 260 с.
ISBN 978-985-541-330-2.

В сборнике опубликованы материалы докладов IX Международной научно-практической конференции молодых ученых БГПУ «Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы развития в XXI веке», состоявшейся 26 октября 2016 г. Анализируются основные проблемы, пути решения и перспективные направления развития науки и образования по различным отраслям знания: филологии, истории, обществознанию, психологии, специальному образованию, педагогике и естествознанию.

Адресуется студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям и всем, кто интересуется тенденциями развития современной науки и образования.

УДК 37(476)
ББК 74(4Беи)

ISBN 978-985-541-330-2

© БГПУ, 2017

**ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ГІСТОРЫ
ПРАМЫСЛОВАСЦІ БЕЛАРУСІ
Ў КАНЦЫ XVIII – ПЕРШАЙ
ПАЛОВЕ XIX ст.**

Мацюш П. А., БДПУ (Мінск)

У артыкуле аналізуецца асноўныя дасягненні дасавецкай, савецкай і сучаснай беларускай гісторыяграфіі ў вывучэнні розных аспектаў развіцця прамысловасці Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.

The main achievements of pre-Soviet, Soviet and modern Belarusian historiography in the study of various aspects of the development of the industry of Belarus in the end of XVIII – the first half of the XIX century is analyzed in the article

Ключавыя слова: гісторыяграфія, метадалогія, аналіз, прамысловасць, мануфактурная вытворчасць, фабрыка

Keywords: historiography, methodology, analysis, industry, manufactory production, factory

Гісторыяграфічны аналіз з'яўляецца неад'емнай часткай навуковага даследавання. Вывучэнне гісторычнай літаратуры дазваляе вызначыць метадалогію, метады і крыніцы даследавання, адасобіць факты ад іх інтэрпрэтацыі, ацаніць асабісты ўклад аўтара ў распрацоўку навуковай праблемы.

Як навуковая праблема гісторыі прамысловасці Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. змястоўна адлюстравана ў дарэвалюцыйнай, савецкай і постсавецкай гісторыяграфіі.

Мэтай дадзенага артыкула з'яўляецца аналіз гісторыяграфіі развіцця прамысловасці Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.

Аснову савецкай гісторыяграфіі складалі метадалагічныя падыходы, выпрацаваныя класікамі марксізму-лінізму. У прыватнасці К. Маркс і Ф. Энгельс

указвалі на тое, што працэс зараджэння капіталізму ў прамысловасці адносіцца да другой паловы XIX ст. (пасля адмены прыгоннага права). У манаграфіі У. І. Леніна «Развіццё капіталізму ў Расіі» аўтар прыводзіць характарыстыку трох асноўных стадый развіцця капіталізму ў расійскай прамысловасці: простая капіталістычная кааперацыя, капіталістычная мануфактура, фабрыка. Пры гэтым разгляд гісторыі прамысловасці ён пачынае з простай таварнай вытворчасці, накіраванай да стварэння капіталізму [9, с. 344–345].

Значны ўклад у вывучэнне прамысловасці Расійскай імперыі ўнёс М. М. Пакроўскі. У яго работах прасочваецца думка аб барацьбе паміж гандлёвым і прамысловым капіталам.

**HISTORIOGRAPHY OF HISTORY
OF BELORUSIAN INDUSTRY IN
THE END OF XVIIIth – THE FIRST
HALF OF THE XIXth CENTURY**

Matsiush P. A.

М. М. Пакроўскі аналізуе стан і характар унутранага рынка, наяўнасць свабодных працоўных рук у плане вывучэння перадумоў стварэння буйной прамысловай вытворчасці [12, с. 560].

У гісторыяграфіі, у тым ліку і айчыннай, даследчыкі часта адзначаюць абсалютызацыю ролі гандлёвага капіталу ў эканамічным жыцці Расійскай імперыі ў XIX ст., характэрную для работ М. М. Пакроўскага. Разам з тым, ён фактычна стварыў асновы тэорыі генезісу капіталізму. Яго погляды, яго канцепцыя аказалі вялікі ўплыў на фарміраванне савецкай гісторыяграфіі.

Цікавасць да вывучэння праблем рабочага класу абудзіла выхад шэрагу прац па гісторыі прамысловасці. Разглядаючы гісторыю прамысловасці ў Расійскай імперыі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. М. С. Балабанаў адзначае, што для гэтага перыяду характэрна спалучэнне прымусовай і вольнанаёмнай працы (феадальных і капіталістычных адносін). Такім чынам, аўтар разглядаў выспяванне капіталістычных адносін і генезіс капіталізму ў нетрах феадальнага ладу [1, с. 23–24].

У «Гісторыка-статыстычным агліядзе прамысловасці Расіі» пад рэдакцыяй Д. А. Ціміразева ўтрымліваецца багаты фактычны матэрыял па гісторыі развіцця прамысловасці ў першай палове XIX ст., аднак зусім не размежаваны паняцці «мануфактура» і «фабрыка», што адзначаюць і іншыя айчынныя даследчыкі [15].

С. Р. Тамсінскі вылучыў прыкметы прыгоннай мануфактуры. Ён адносіў да прыгоннай усю прамысловасць Расійскай імперыі канца XVIII ст. – першай палове XIX ст. і рабіў выснову, што ў феадальна-прыгонным грамадстве не магла існаваць капіталістычная фабрыка. Тым самым увесь дарэформены перыяд выключаўся аўтарам з працэсу генезісу капіталізму ў прамысловасці [14, с. 39].

Аналагічных поглядаў прытрымліваўся М. П. Вяткін, які прызнаваў, што пануючыя феадальныя адносіны ў дарэформенны перыяд прыводзяць да памяншэння класу свабодных рабочых, нават да іх паступовага запрыгоньвання. Так, аўтар лічыў, што феадальныя адносіны пранікаюць усё глыбей у прамысловасць, паступова, але наўхільна падпярайкаючыя яе сваім эканамічным законам [4, с. 24].

Абагульняючы вынік даследаванняў на сацыяльна-еканамічным развіцці Беларусі быў падведзены айчыннымі гісторыкамі ў перадваенныя гады. У манаграфіях К. І. Кернажыцкага [7] і У. І. Гічэты [11] прадпрыята спроба марксіцкага аналізу агульнага развіцця эканомікі рэгіёну і імкненне канчаткова пазбавіцца ад канцепцыі «гандлёвага капіталізму».

Для гісторыкаў, якія займаліся пытаннямі, звязанымі з генезісам капіталізму ў нацыянальных рэгіёнах Расійскай імперыі, у тым ліку і ў Беларусі, быў характэрны перанос агульнарасійскіх характарыстык сацыяльна-еканамічных працэсаў на мясцовую глебу, а таксама імкненне даказаць з дапамогай агульных заканамернасцей пераходу ад феадалізму да капіталізму.

У выніку дыскусій 60-х гг. ХХ ст. даследчыкі прыйшлі да высновы, што станаўленне капіталізму ў Расійскай імперыі ў асобных яе рэгіёнах – гэта складаны і супяречлівы працэс. Для сацыяльна-еканамічнага жыцця канца XVIII – першай палове XIX ст. было харктэрна адначасовае сіясаванне з'яў, харктэрных як для феадальнай, так і для капіталістычнай фармацыі.

Абагульняючай працай па развіціі прамысловасці ў Беларусі ў пераходны перыяд ад феадалізму да капіталізму стала даследаванне М. Ф. Болбаса «Развітие промышленности в Белоруссии (1795–1861 гг.)» [3]. У ёй аўтар спрабаваў вызначыць умовы развіція прамысловай вытворчасці, даў класіфікацыю ўсіх прадпрыемстваў, ахарактарызаваў трох этапы развіція капіталізму ў прамысловасці Беларусі, растлумачыў паходжанне і склад рабочых прамысловых прадпрыемстваў.

Падрабязны археаграфічны і крыніцаznайчы аналіз выданняў дакументаў па гісторыі Беларусі перыяду позняга феадалізму ўтрымліваюцца ў работах А. П. Ігнатенка [5], З. Ю. Капыскага [8], М. М. Улашчыка [16].

Сацыяльна-еканамічнаму развіцію гарадоў Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. прысвечана манаграфія А. М. Лютага [10].

Абагульняючыя харктар мае праца В. Ф. Касовіча і А. М. Лютага, у якой аналізуецца гісторыяграфія і крыніцы сацыяльна-еканамічнага развіція Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. [6].

У 2000-х гг. былі абаронены дысертациі Л. Э. Пракаповіч [13] і А. А. Башмаковым [2].

У даследаванні Л. Э. Пракаповіч зроблена комплекснае і ўсебаковае асвяленне працэсу станаўлення і развіція фабрычна-заводской прамысловасці ў Беларусі, раскрыццё яе ролі і месца ў фарміраванні буржуазных адносін у XIX ст. У прыватнасці паказаны асаблівасці развіція буйной прамысловасці, вызначаны аб'ём, харктар фабрычна-заводской прамысловасці, яе роля ў працэсе генезісу капіталізму ў Беларусі.

У дысертациі А. А. Башмакова даказана, што капіталістычная мануфактура адыграла значную ролю ў фарміраванні рынку вольнаемнай працы, развіціі таварна-грашовых адносін, станаўленні гарадоў як прамысловых цэнтраў. Яна стала не толькі прамежкавай ступенню паміж рамяством і фабрычна-заводской вытворчасцю, але і частковая кампенсавала нізкі ўзровень развіція буйной машыннай індустрый [2, с.102].

Такім чынам, нягледзячы на распрацаванасць праблемы прамысловага развіція Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. у цэлым, недастаткова вывучанымі застаюцца асобныя пытанні мануфактурнай прамысловасці, асаблівасці рэгіянальнай прамысловай спецыялізацыі на тэрыторыі Беларусі.

Літаратура

1. Балабанов, М. С. Очерки по истории рабочего класса в России / М. С. Балабанов. – 2-е изд. – Киев: Сорабкоп, 1924. – 179 с.
2. Башмакоў, А. А. Мануфактурная вытворчасць і яе роля ў сацыяльна-еканамічным развіції Беларусі. 1861–1914 гг.: дыс. ... канд. гіст. науку: 07.00.02 / А. А. Башмакоў. – Мінск, 2009. – 214 с.
3. Болбас, М. Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795–1861 гг.) / М. Ф. Болбас. – Минск : Наука и техника, 1966. – 268 с.
4. Вяткін, М. П. К вопросу истории крепостной мануфактуры / М. П. Вяткін // Крепостная мануфактура в России. – Л., 1932. Ч. 3. – С.39.
5. Ігнатенко, А. П. Введение в историю БССР: периодизация, источники, историография / А. П. Ігнатенко. – Минск : Высшая школа, 1965.
6. Касовіч, В. Ф. Гісторыяграфія і крыніцы сацыяльна-еканамічнага развіція Беларусі ў другой палове XVIII – першай палове XIX ст. / В. Ф. Касовіч, А. М. Люты. – Мінск : БДПУ, 1996.
7. Кернажыцкі, К. І. Гаспадарка прыгоннікаў на Беларусі ў канцы XVIII і першай палове XIX ст.: Да проблемы разлажэння феадалізму ў Беларусі / К. І. Кернажыцкі; адказ. рэд. В. Шчарбакоў; Бел. Акад. науку, Ін-т гісторыі імя М. Н. Пакроўскага. – Мінск : Выд-ва Бел. акад. науку, 1935. – 273 с.
8. Копысскій, З. Ю. Сборники документов по истории Белоруссии, изданные в БССР (1921–1971 гг.) / З. Ю. Копысскій // Археографический ежегодник за 1974 год; редкол.: С. О. Шмидт (отв. ред.) [и др.]. – М. : Наука, 1975. – С. 12–13.
9. Ленін, В. И. Полное собрание сочинений: в 50 т. / В. И. Ленин. – 5-е изд. – М.: Политиздат. 1979–1983. – Т. 2: 1895–1897. – 677 с.
10. Люты, А. М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце XVIII – першай палове XIX века / А. М. Люты; под ред В. В. Чепко. – Минск : Наука и техника, 1987. – 179 с.
11. Пичета, В. И. Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии / В. И. Пичета. – М. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1940. – 136 с.
12. Покровский, М. Н. Избранные произведения: в 4 кн. / под общ. ред. акад. М. Н. Тихомирова. – М. : Мысль, 1986. – Кн. 1: Русская история с древнейших времен / под ред. и прим. Л. В. Черепнина. – 725 с.
13. Пракапович, Л. Э. Становление и развитие фабрично-заводской промышленности в Беларуси в XIX в.: дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Л. Э. Пракапович. – Минск, 2006. – 157 л.
14. Томсинский, С. Г. Крепостной или вольнонаемный рабочий / С. Г. Томсинский // Крепостная мануфактура в России. – Л., 1932. – Ч. 3 – С. 39.
15. Туган-Барановский, М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем / М. И. Туган-Барановский. – 3-е изд. – Спб : Изд. Кніжны магазін «Наша жыцьць», 1907. – 398 с.; Историко-статистический обзор промышленности России / под ред. Д. А. Тимирязева. – СПб., 1885–1886. – Вып. 1–4. – Т. 1–2.
16. Улащик, Н. Н. Очерки по археографии и источникам по истории Белоруссии феодального периода / Н. Н. Улащик. – М. : Наука, 1973. – 303 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ